

М. Б. Гарбунова

**Тэматычны кантроль  
да дапаможніка**

**«Музыка. 4 клас.  
Рабочы сшытак»**

Мінск  
«Аверсэв»  
2020

## Музычная культура Беларусі

1. Праслухай беларускую народную песню, прапанаваную настаўнікам. Да якога свята яна адносіцца? Абвядзі правільны адказ.

Дажынкi

Каляды

Купалле


2. Як называецца спяванне аднаго склада на некалькіх гуках? Абвядзі правільны адказ.

Распеў

Вар'іраванне


Імітацыя

3. Злучы інструменты з апісаннямі іх гучання.



Дудка

Звонкі,  
«палётны»  
гук



Дуда

Пранізлівы,  
цягучы гук

«Празрысты»,  
мяккі гук



Цымбалы

4. Злучы нотны запіс песні з яе назвай.



«Пайшоў Ясь  
наш на лужок»

«Як паставіў верабейка  
на сметнічку хату»

5. Прыдумай акампанемент да песні «Зайграй жа мне, дударочку».



## Музычныя падарожжы

1. Праслухай музычныя фрагменты, прапанаваныя настаўнікам. Укажы лічбамі паслядоўнасць іх гучання.



Музыка  
Амерыкі



Музыка  
Кітая



Музыка  
Беларусі



Музыка  
Італіі

**2.** Праслухай музычны фрагмент, прапанаваны настаўнікам. Запішы пяць слоў, якія адпавядаюць музыцы.

---

---

---

**3.** Што аб'ядноўвае песні славянскіх народаў? Падкрэслі правільныя адказы.

Частае выкарыстанне сінкоп

Варыяцыйнасць

Распеўнасць

Суправаджэнне на барабанах

**4.** Раствлумач значэнне слова «тамтам».

Тамтам — гэта \_\_\_\_\_

---

**5.** Уяві, што ты ствараеш сюіту «Дружная». Запішы, якія інструменты будуць саліраваць у кожнай частцы.

1-я частка «Беларускі арнамент»: \_\_\_\_\_

2-я частка «Пісьмо з Кітая»: \_\_\_\_\_

3-я частка «Сонечная Грэцыя»: \_\_\_\_\_

## **Змест**

Музычная культура Беларусі .....	2
Музычныя падарожжы.....	3